

ПАЭЗІЯ ЯК ПРАДЧУВАННЕ

З Жэння Янішчыц мы землякі. Нават блізкія землякі. Нашы вёскі — маё Лышча і яе Рудку — падзяляе ўсяго нейкіх пятнаццаць кіламетраў. Можна сказаць: землякі-суседзі.

Наогул мы з Янішчыц дойгі гады былі, што называеца, побач, па суседстве, але пазнаёміца ўсё чамусыці не ўдавалася.

Так было на пачатку шасцідзесятых, калі я працаў у Лагішынскай раённай газете (цяпер гэта Пінскі раён) і нярэдка прыязджалаў у Парэччу, завітваў у тамтэйшую школу, дзе, аказваеца, вучылася Жэння. Аднак пра яе як пастку тады яшчэ ніхто нічога не ведаў. Яна толькі-толькі рабіла першыя крокі ў краіну пазії.

Так было і крыху пазней, калі мы аказаліся побач — на адной старонцы пінскай раённай газеты «Полесская правда». У нумары за 22 жніўня 1963 года было апублікавана маё першое апавяданне «Грошы», а Жэння дэбютавала вершам «Жнівень». Хоць пачаткам сваёй творчасці яна лічыла 1964 год, калі яе вершы з'явіліся ў рэспубліканскім друку.

Сталася так, што і ў Мінску мы апынуліся побач — у Беларускім дзяржаўным універсітэце, на філалагічным факультэце. Жэння на беларускім аддзяленні, а я — на аддзяленні журналистикі. І цэлы год — 1966-ы — вучыліся ў адным будынку, тым, што знаходзіцца на вуліцы Чырвонаармейскай побач са славутай тады Ленінскай бібліятэкай.



Жэння — на першым курсе, я — на пятым. Хадзілі аднымі калідорамі, слухалі лекцыі ў адной і той жа актавай зале, удзельничалі ў адных вечарах адпачынку. І, на жаль, па-ранейшаму заставаліся незнаёмыя. Хоць завочна я ўжо ведаў Янішчыц — яна друкавалася ў газетах «Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва», у часопісе «Маладосць».

У 1976 годзе мы разам працавалі ў Доме друку: я — на другім паверсе, у «Звяздзе», Жэння — паверхам ніжэй — літакансультантам у «Сельской газете». Янішчыц ужо была вядомая паэтка, аўтар дзвюх пазытычных кніг, член Саюза пісьменнікаў СССР. І мне цяпер нават цяжка сказаць, чаму і на гэты раз я не пазнаёміўся са сваёй зямлячкай асабістата.

Такое знаёмства адбылося крыху пазней, калі я перайшоў працаўцаў у ЦК КПБ, у сектар мастацкай літаратуры. І вось на адным з пленумаў Саюза пісь-

меннікаў у перапынку я нарэшце асмеліўся, падышоў да Жэні і назваў сябе.

— А я вас ведаю, — усміхнулася Жэння. — Чытала ваши нарысы. Пра Аснежыцы, пра Целяханы. Добра, што не забывале землякоў.

І дзіва дзіўнае: не ведаю, што магло быць прычынаю — ці то наша блізкае зямляцтва, ці незвычайная шчырасць і абаяльнасць Жэні, — але ўжо праз некалькі хвілін мы гаварылі так, нібыта ведалі адно аднаго цэлую вечнасць, і нават перайшлі на «ты».

У мяне нядаўна выйшла новая кнішка, — сказала Жэння напрыканцы, — пры нагодзе я табе абавязкова яе падару.

І сапраўды пры наступнай сутрэчы ў Доме літаратара падаравала паэтычны зборнік «Ясельда» з кранальным надпісам: «Дарагі Зіновій, а палешукі — усё-такі Чалавек! З гэтай нагоды — шчасця табе, поспехаў, вышыні!»

Кранальным было тое, што сваю творчасць яна ацэнвала не толькі як асабісты поспех, але і як магчымасць, пасля Мележа, горда сказаць: «А палешукі — усё-такі Чалавек!» І мне, палешуку, гэта было дужа прыемна.

З таго часу мы з Янішчыц сустраліся ўжо даволі часта — і ў Доме літаратара, і ў рэдакцыі часопіса «Маладосць», дзе яна загадвала аддзелам паэзіі, і проста на вуліцы. Аказалася, што і ў Мінску мы жылі зусім побач — ад майго дома да Жэнінага было метраў дзвесце, не болей.

Не буду падрабязна расказваць пра ўсе нашы сустрэчы, у гэтым няма патрэбы. Згадаю толькі два эпізоды, якія, на мою думку, ярка характарызуаць Янішчыц як паэтку і як чалавека.

Восеньскім днём 1987 года нас з Жэння запрасілі на творчы семінар супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў рэспублікі. Мяне, загадчыка кафедры журналістыкі і літаратуры Мінскай вышэйшай партый-най школы, каб асвяtlі некаторыя асаблівасці ідэалагічнай барацьбы на сучасным этапе; Янішчыц, вядомую паэтку, лаурэата Дзяржаўнай прэміі БССР, каб расказала пра сітуацыю ў беларускай літаратуре, падзялілася сакрэтамі творчасці.

Са сваёй няпростай місіяй Янішчыц справілася бліскуча! Здаецца, і зараз увачавідкі бачу, як некалькі дзясяткаў семінарыстай у строгай міліцэйскай форме, не зводзячы з Жэні за-

чараваных вачэй, уважліва слушаюць яе эмасцянальны, захоплены аповед. Пасля быўші шматлікія зацікаўленыя пытанні, адказы на якія ўзнагароджваліся шчырымі аплодысментамі. Напрыканцы ўдзельнікі семінара абступілі сваю любімую паэтку (акаваеца, многія прынеслі з сабою яе кніжкі), каб атрымаць жаданы аўтограф.

Калі мы нарэшце выйшлі з будынка міністэрства, я не вытрымаў, сказаў Янішчыц:

— Жэння, я і не ведаў, што ты маеш яшчэ адзін талент — лектарскі.

— Ай, кінь ты! — збянтэжылася яна. — Калі ведаеш, любіш сваю справу, то і расказваць пра гэта лёгка...

І другі эпізод. Ён звязаны вось з чым. Часопіс «Маладосць» апублікаваў маю першую аповесць. І калі я атрымаў ганарап (даволі салідны па тым часе), то па напісанай традыцыі запрасіў супрацоўнікаў рэдакцыі ў кафэ. І быў вельмі ўсцешаны, што на гэту пачастку прыйшла і Жэння. І не толькі прыйшла, але і сказала добрае слова пра аповесць.

Пасля застоляя мы з Жэнняй вырашылі (паколькі нам было

па дарозе) прайсціся дадому пешшу. Вечар быў ціхі, цёплы, мы разгаварыліся і не заўважылі, як аказаліся побач з Жэніным домам. І паколькі, відаць, не ў аднаго мяне было жаданне падоўжыць размову, Жэння за-прасліла да сябе ў госci:

— Вып'ем па кубачку кавы... Хачу табе пачытаць тое, што на-

пісалася апошнім часам, але яшчэ нідзе не друкавалася...

І быў вельмі харошы працяг. Мы пілі каву, і Жэння пры запаленай настольнай лямпе чытала свае вершы. Яны зрабілі на мяне моцнае, я нават сказаў бы, крыху трывожнае ўражанне. У іх акрамя заўсёднай Жэнінай эмасцянальнасці, акварэльнай лірyczнасці даволі выразна адчувалася лёгкае дыханне міору. Не, песімізму, адчаю не было, але самотна-шчымліваяnota гучала амаль у кожным вершы.

Помню, што я тады не стрымаўся, сказаў:

— Жэння, гэта нешта вельмі асабістае, глыбока інтымнае. Пазія адзіноты...

— Пазія — заўсёды мелодыя адзіноты...

І Жэння паглядзела на мяне вачыма, у якіх стаяў затоены, невымоўна-пакутлівы сум.

Я пасля некалькі дзён не мог пазбавіцца ад гэтага Жэнінага погляду. Тлумачыў яе стан збегам нейкіх непрыемных акаличнасцяў, абвостраным, занадта эмасцянальным іх успрыніццем. З паэтамі такое бывае... Супакойваў сябе, што гэта выпадковае, часовае.

Аказалася — гэта не было выпадковасцю. Гэта было неусвядомленае прадчуванне далёкай, але непазбежнай бяды. І тая бяда здарылася. Хмурым восеньскім днём 1988 года Яўгенія Янішчыц трагічна загінула. Ёй было ўсяго сорак гадоў.

Зіновій ПРЫГОДЗІЧ.